

А.А.Суша, бібліограф

ЗМЕСТ І СУТНАСЦЬ ПАНЯЦЦЯ «КУЛЬТУРНАЯ СПАДЧЫНА»

Адной з найбольш сур'ёзных праблем, якая паўстала сёння перад большасцю краін свету, з'яўляецца праблема вывучэння і захаванія ўласных культурных набыткаў, багацця ў

нацыянальной культуры. Існавала гэта праблема і раней, аднак сёня яна набыла міжнародныя характар. Вырашэнню яе надаецца ўсё большая ўвага дзяржаўных і недзяржаўных структур – ад мясцовых органаў кіравання да ўпльковых міжнародных арганізацый. Найбольш значнай сярод іх з'яўляецца Арганізацыя Аб'яднаных Нацый па пытаннях адукацыі, науки і культуры – ЮНЕСКА.

Адной з асноўных функцый, ускладзеных на ЮНЕСКА яе Статутам, з'яўляецца клопат аб захаванні сусветнай культурнай спадчыны. ЮНЕСКА заклікае дзяржавы да стварэння спецыяльнага заканадаўства, якое вызначае культурную спадчыну і рэгулюе механізмы яе аховы [1].

Беларусь, будучы членам ААН і ў прыватнасці ЮНЕСКА, а таксама імкнучыся да інтэграцыі ў сусветную культурную прастору, павінна ўлічваць рэкамендацыі, выпрацаваныя назовымі структурамі. Наша краіна ратыфікала асноўныя канвенцыі ЮНЕСКА ў гэтай сферы: Канвенцыю аб ахове культурных каштоўнасцей у выпадку ўзброенага канфлікту (у 1957 г.), Канвенцыю аб мерах, накіраваных на забарону і панярэджанне незаконнага ўвозу, вывозу і перадачы права ўласнасці на культурныя каштоўнасці (у 1988 г.) і Канвенцыю аб ахове сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны (у 1988 г.) [2]. У сувязі з гэтым ўсё большае распаўсюджанне ў нашай краіне атрымлівае і міжнародная тэрміналогія, у прыватнасці паняцце "культурная спадчына" (англ. *cultural heritage*). У Беларусі ўжо распрацаўваны шэраг рэкамендацый, а на іх базе – навучальныя і навуковыя выданиі па ахове культурнай спадчыны [2], афармлені дакументаў для ўключэння аб'ектаў у Спіс сусветнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА [3], па падрыхтоўцы менеджэраў па культурнай спадчыне і турызму [4], робяцца спробы філософска-культуралагічнага аналізу такой з'явы, як культурная спадчына [5].

Але для нашай краіны паняцце "культурная спадчына" ўсё яшчэ застаецца даволі маладым. Больш распаўсюджаным у краінах СНД з'яўляецца паняцце гісторыка-культурнай спадчыны (асабліва ў нарматыўна-заканадаўчай сферы). Пад ім у беларускім заканадаўстве разумеецца сукупнасць адметных вынікаў і сведчанняў гістарычнага і духоўнага развіцця народа Беларусі, увасобленых у гісторыка-культурных каштоўнасцях [6]. Аднак ўсё больш шырокое распаўсюджанне

атрымлівае менавіта паняцце "культурная спадчына". Яна разгладаеща айчыннымі даследчыкамі як частка матэрыяльнай і духоўнай культуры, створанай мінульымі пакаленнямі. У яе ўваходзяць культурныя каштоўнасці, што вытрымалі выправаванне часам і перадаюцца з пакалення ў пакаленне як нешта важнае і каштоўнае. Культурныя набыткі, створаныя ў нядыўнім мінульым (як, напрыклад, сучасная мода), звычайна не ўваходзяць у змест паняцца "культурная спадчына" [7].

Даследчыкі адзначаюць, што культурная спадчына нярэдка ідэалізуецца, акружана арэолам "вечных каштоўнасцей". Звычайна яе найлепшыя рысы, бакі гіпербалізуюцца, а адмоўныя змяншаюцца. У выніку яна становіцца фактарам згуртавання нацыі, сродкам аб'яднання ў перыяды крызісу і грамадской нестабільнасці.

Культурная спадчына нароўні са спадчынай прыроднай з'ўляецца састаўной часткай сусветнай спадчыны. У гэтым кантэксце падкроўліваецца міжнародная адказнасць за захаванне найбольш каштоўных культурных аб'ектаў. На Парыжскай Генеральнай канферэнцыі ЮНЕСКА ў 1972 г. была прынятая канвенцыя "Аб ахове сусветнай прыроднай і культурнай спадчыны", а таксама створаны міжнародны Камітэт сусветнай спадчыны і Фонд аховы сусветнай прыроднай і культурнай спадчыны [8]. Стваральнікі згаданай канвенцыі зыходзілі з неабходнасці выяўлення ў кожнай краіне культурных і прыродных аб'ектаў, якія б мелі агульначалавече значэнне з мастацкага, гістарычнага, навуковага ці прыроднага пункту гледжання. Камітэт сусветнай спадчыны разглядае пропанаваныя на ўключэнне ў Спіс аб'ектаў сусветнай спадчыны помнікі, удзельнічае ў іх адборы і зацвярджэнні, назірае за іх станам, а таксама пры неабходнасці аказвае неабходную матэрыяльную дапамогу розным краінам для захавання аб'ектаў сусветнай спадчыны. Рэалізацый апошніх задачы займаецца Фонд аховы сусветнай прыроднай і культурнай спадчыны.

Канвенцыя ЮНЕСКА 1972 г. пад культурнай спадчынай разумее:

- помнікі – творы архітэктуры, манументальнай скульптуры і жывапісу, элементы ці структуры археалагічнага харарактару, надпісы, пячоры і групы элементаў, якія маюць універсальную каштоўнасць з пункту гледжання гісторыі, мастацтва ці навукі;

– ансамблі – групи ізаляваних або аб'яднаних пабудоў, чые архітэктура, адзінства ці сувязь з пейзажам уяўляюць універсалную каштоўнасць з пункту гледжання гісторыі, мастацтва ці науки;

– выдатныя мясціны – творы чалавека ці сумесныя творы чалавека і прыроды, а таксама зоны, што ўключаюць археалагічныя выдатныя мясціны, якія ўяўляюць выбітную універсалную каштоўнасць з пункту гледжання гісторыі, эстэтыкі, этнаграфіі ці антрапалогіі.

Як ужо згадвалася, культурная спадчына атрымлівае сваё ўласабленне ў канкрэтных культурных каштоўнасцях (англ. *cultural value*). Культурная каштоўнасць – гэта рухомы помнік гісторыі і культуры, які ўваходзіць у дзяржаўныя і не-дзяржаўныя архіўныя, бібліятэчныя, музейныя і іншыя фонды ці зборы, а таксама нерухомы помнік гісторыі і культуры [9]. У беларускім заканадаўстве больш шырока выкарыстоўваецца паняцце гісторыка-культурных каштоўнасцей – найбольш адметных матэрыяльных аб'ектаў і нематэрыяльных праяў чалавечай творчасці, якія маюць выдатныя духоўныя, эстэтычныя і дакументальныя вартасці і ўзяты пад ахову дзяржавы.

Аб'ектам культурнай спадчыны (англ. *object of cultural heritage*) лічыцца рухомы або нерухомы аб'ект, які валодае гістарычнай, навукова-тэхнічнай, мастацкай ці культурнай каштоўнасцю [10]. Амаль палова ўсіх культурных аб'ектаў сусветнай спадчыны прыпадае на Еўропу. Гэта паказвае ролю еўрапейскай цывілізацыі, а таксама хрысціянства як адной з сусветных рэлігій. Каля чвэрці агульнай колькасці культурных аб'ектаў знаходзяцца ў Азіі. Яны пераважна звязаныя са старажытнымі цывілізацыямі Усходу. Даволі шмат такіх аб'ектаў у Лацинскай Амерыцы і Афрыцы. Іншыя рэгіёны свету не могуць пахвалицца багаццем культурнай спадчыны. Алпача прасторавага, вялікую цікавасць уяўляе таксама размеркаванне культурных аб'ектаў з улікам галоўных гісторычных эпох.

Найбольшае значэнне, на думку некаторых даследчыкаў, мае функцыянальная класіфікацыя. Менавіта яна дазваляе лепш зразумець сутнасць паняцця "культурная спадчына". У аднаведнасці з ёй выдзяляюцца наступныя групы аб'ектаў культурнай спадчыны [11]:

1) гарады або гістарычныя цэнтры гарадоў, якія ўяўляюць культурна-гістарычную каштоўнасць менавіта ў якасці архітэктурных ансамбляў;

2) асобныя унікальныя архітэктурныя аб'екты (іх у Спісе аб'ектаў сусветнай культурнай спадчыны найбольшая колькасць) царкоўнага і грамадскага прызначэння;

3) унікальныя помнікі інжынернага мастацтва: акведукі, масты, вежы і інш.;

4) старажытныя культавыя збудаванні;

5) археалагічныя помнікі старажытнасці;

6) помнікі палацава-садова-парковай архітэктуры;

7) мемарыялы і памятныя мясціны, звязаныя з жыццём і дзейнасцю вялікіх людзей ці важнымі падзеямі ў гісторыі.

Такім чынам, паняще "культурная спадчина" можа лічыцца адным з асноўных паняццяў сучаснай культураплагічнай навуки. Яно прыйшло ў беларускую навуковую і юрыдычную тэрміналогію з міжнароднай лексікі і сёння атрымала ўжо даволі шырокое распаўсядженне ў лексіцы грамадска-палітычнай і побытавай.

1. Конвенции и рекомендации ЮНЕСКО по охране культурного наследия. – Мин.: Редакция журнала "Тыдзень", 2000. – С.4.

2. Мартыненко И.Э. Правовая защита культурного наследия. – Мин.: ЕГУ, 2003. – 239 с.

3. Сусветная культурная і прыродная спадчына: зб. матэрыялаў па афарм. дак. для ўклочэння аб'ектаў у Спіс сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны ЮНЕСКА. – Мин.: Четыре четверти, 2004. – 130 с.

4. Артюшевская С.В. Модель подготовки менеджера по культурному наследию и туризму. – Мин.: ЕГУ, 2003. – 46 с.

5. Культурная спадчына. Культурал.-сац. даслед. / пад наўк. рэд. Э.К.Дарашэвіча. – Мин.: Сучас. слова, 2001. – 165 с.; Формирование и сохранение культурного наследия в информационном обществе. – СПб.: РНБ, 2004. – 112 с.

6. Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны: закон РБ // Ведамасці Вярхоўнага Савета РБ. – 1992. – №30. – С.4.

7. Дубянецкі Э.С. Культуралогія: энцыкл. давед. – Мин.: БелЭн, 2003. – С.305; Кравченко А.И. Культурология: словарь. – Изд. 2-е. – М.: Академіческій праўспект, 2001. – С. 282;

Культура и культурология: словарь / сост. А.И.Кравченко. – М.: Академический проспект; Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – С.510–511.

8. *Максаковский В.П. Всемирное культурное наследие. – М.: Издательский сервис; Логос, 2002. – С. 7–8.*

9. *Терминологический словарь-справочник по безопасности культурных ценностей / сост. Л.И.Душкина и др. – М.: ГосНИИР Мин-ва культуры РФ, 2000. – С.11.*

10. *Терминологический словарь-справочник по безопасности культурных ценностей / сост. Л.И.Душкина и др. – М.: ГосНИИР Мин-ва культуры РФ, 2000. – С. 13.*

11. *Максаковский ... Назв. твор. – С.11–12.*